



ЗАЦВЯРДЖАЮ  
Дырэктар школы  
\_\_\_\_\_ Н.М.Сідарук  
30.08.2022

*План  
работы пярвiчнай арганiзацii БРСМ  
Хараўскай сярэдняй школы  
на 2022/2023 навучальны год*

<b>№ п/п</b>	<b>Мерапрыемствы</b>	<b>Час правядзення</b>	<b>Адказны</b>
1.	Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні ўрачыстай лінейкі, прысвечанай пачатку навучальнага года	01.09.2022	Актыў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
2.	Сход членаў БРСМ “Выбары актыву”	14.09.2022	Сакратар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
3.	Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні свята да Дня настаўніка “Дастукацца да кожнага сэрца”	30.09.2022	Культурна-масавы сектар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
4.	Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні віншавальнай праграмы да Дня маці “Кажыце мамам ласкавыя словы”	14.10.2022	Культурна-масавы сектар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
5.	Дапамога ў прыеме ў акцябраты вучняў 2 класа	21.10.2022	Культурна-масавы сектар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
6.	Прыём у члены БРСМ	лістапад	Сектар прэсы і інфармацыі, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
7.	Аказанне дапамогі ў арганізацыі навагодніх свят	снежань	Сектар прэсы і інфармацыі, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
8.	Дапамога ў арганізацыі і правядзенні вечара сустрэчы з выпускнікамі	04.02.2023	Культурна-масавы сектар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
9.	Дапамога ў арганізацыі і правядзенні свята 23-га лютага	20.02 – 25.02.2023	Сектар спорту і турызму, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
10.	Дапамога ў арганізацыі і правядзенні свята 8-га Сакавіка	07.03.2023	Культурна-масавы сектар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
11.	Дапамога ў арганізацыі і правядзенні свята Дня Перамогі	май	Актыў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
12.	Сход п/а БРСМ: справаздача аб выкананай рабоце	25.05.2023	Сакратар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
13.	Удзел у добраўпарадкаванні школьнай тэрыторыі	восень, вясна	Сектар працоўных спраў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
14.	Удзел у акцыі “Абеліск”	на працягу года	Сектар спорту і турызму, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

15.	Удзел у мерапрыемствах, якія праводзіць РК ГА БРСМ	на працягу года	Сакратар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
16.	Удзел у правядзенні акцыі “Клопат”	на працягу года	Актыў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
17.	Удзел у мерапрыемствах БРПА	на працягу года	Актыў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
18.	Удзел у мерапрыемствах Школы Актыўнага Грамадзяніна	4-ты чацвер месяца	Актыў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Сакратар  
пярвічнай арганізацыі

А.Жур